

A

Ба 5952

СЪ БРОУКА


5-
б-14786
48




ПОЭЗИЯ









ПЯТРУСЬ
БРОЎКА

Ба 5952

588

О Э З І Я

Бк 5952

1953 г.

Бел. аду.
1954 г.


ДЗЯРЖАЎНАЕ
ВЫДАВЕЦТВА
БЕЛАРУСІ

МЕНСК

1932

Лі М

01
588



Рэдактар *П. Галавац*

Тэхрэдакцыя і афармлеине Ул. Сокалава

Здана ў друкарню 6-VII—32 г.
Падпісана да друку 30-VII—32 г.

Вокладка Кролля

Зак. 1315. 2.000 (6¹/₄ арк.) Уп. Галоўлітбелу №а 309.


Друкарня імя Сталіна.

25.04.2009

м а Я



РЭКОНСТРУКЦЫЯ



ГАДЫ ЯК ШТОРМ...

КЛІЧА гудок стогалосы...

тысячы ног на панэлі.

Што гэта?

можа здалося?—

вогнішча літараў:

ЛЕНІН...

Палотны па Ленінскай
веџер муштруе,
сэрца забілася ў тысячи зор.

Холад...

мароз...

сьнегавыя завеі,

самае цяжкае:

ЛЕНІН памёр...

Недзе аўто

на завулках галосіць.

На тварах рабочых

трывогу стрэў.

Што гэта?

Можа сягоńня здалося—
над съягам ЦК
вее чорны крэп.
Усюды... усюды...
смутак і съёзы,
стаў мільёнаў надзейны мотор.
Хвіліна... Ня помню,
лютуюць марозы,
а сэрца забілася
у тысячи зор.
Дзе ты,
хто вёў у Кастрычнік галодных?
Голос аднекуль:

— Яго ўжо няма—
І правады заіграілі жалобны,
поўны глыбокага смутку, марш.
На съценах афішы:
„Вялікая страта“,
жорсткі ад літараў
чорны агонь...
Лепш разлучыцца
і з бацькам, і з братам,
толькі каб бачыць
жывым АДНАГО.
Ён гэта клікаў—
на барыкады,

гэта ён зваў,
паміраць і гарэць,
Штандар з крыві
падарыў Петраграду,
не перамог толькі
лютую съмерць.
Строі... за строем
шарэнгі рабочых,
гулка ступаюць на менскі брук.
Нейкая цвёрдасць
у нашчуранных вочах,
сіла, ращучасць у мускулах рук.
Ідуць і ідуць...
плякаты, плякаты...
Сыцягі жалобныя:—
ЛЕНІН памёр.
Мільёнамі шыб зас্লязіліся хаты,
а сэрца калодзіца ў тысячы зор.
І раптам з трывуны
па натоўпу слова:
Ня стала настаўніка-балшавіка.
Ціха! Спакойна!
Раўнуйся, колёны!..
Съмела! Наперад!..
даў Ленін наказ.

Гады, як штурм,
пранесьліся па моры.
Ўчора тут былі,
сягоныя ўжо там.
Час да комуны мчыць
кур'ерска-скорым,
Далёка кінuta
адпраўная вярста.
А на паўстанках дзён,
на станцыях жывога
Растуць гіганты—
волаты зямлі.
Імчыць цягнік
надзеянаю дарогай,
У дымлівых фабрыках,
ў садох мае палі.
Імчыць цягнік,
ходзь тысячи праталін
дарогу рвуць.
Ня спынімся мы тут.
Бо знае машыніст—
таварыш Сталін—
пра Ленінскі
паказаны маршрут.

Хто на дарозе стаў?

Дык ведай—сьцеражыся!..
У качагарцы многа

палкага агню,
бо з нас ніхто
ні плакаў, ні маліўся,
калі цягнік
нястрымана крануў.

Што сълёзы аднаго,
што роспач і надломы?

У буры песень,
веры і надзей.

Мы вышлі ўсе:
віントую і ломам
пабудаваць жыцьцё
і даглядзець.

Учора тут былі,
сягоньня ужо там.

І дні па-новаму
у колеры ўвабраны,
Другія думы
мне куе варштат
ў бяскрайным дыме
наших вяліканай.
З граніту нашы дні
штурмуе палка кроў.

Мы стальлю высечам
на камені законы.
Атруту продкаў
арміі званоў
Прапусьцім мы
праз калёныя домны.
Учора тут былі,
сягоныя ужо там.
У бліску зор
гуляе белы сънежань,
І трактар, быццам
нейкі камандарм,
сабраў палкі сталёвыя
на межы.
А на гумне гаворыць малатарня
за тысячи цапоў,
за рой мазольных рук.
Ой, скора ўжо
пад музыку
комбайнаў
прыдзе вясна на поле
у Беларусь.
Гудуць бары...
змагаюцца палі...
Ад варштатаў,
ад звонкіх пасаў

Учора

з гораду дымлівага пашлі
пяцьсот рабочых
у жолгасы.

Па багне спадчыны,
пад ветраныя шаты,
прайшлі мы ўсе,
ня зьвесілі галоў.

І комбінат
расьце за комбінатам
у акіяне жыта
і садоў.

Гады, як шторм,
пранесьліся па моры.

Учора тут былі,
сягоныя ужо там.

Час да комуны мчыць
кур'ерска-скорым,
Далёка кінuta
адпраўная вярста.

г. Менск, 1930 г.

СЁНЬНЯ СЛОВА БЯРУ

(Пра Ўсебеларускую Выстаўку)

ТАВАРЫШЫ!

Сёньня слова бяру,
выказаць шчыра і проста:
— прышла
на вялікі парад Беларусь
з гадамі падпольля
і росту.

На сходку сабрацца
— варштат і сноп

Клікалі год сякеры.

Куплены
вельмі высокай цаной.

Кожны наш крок
уперад.

Пераступаю ўрачыста
парог;
— стаяць павільёнаў строі,

І съдены гараць
у агні перамог

і ў баявым настроі.

Ды хіба мы самі
ніц ляглі?

— Нас маладзіць
ня трэба!

Морам бушуе
у грудзёх разъліў;

вочы—

як сіняе неба.

І думы плывуць,
бы у моры
чаўны,

Іх сэрцу майму ня зъмерыць;

Ў неразгаданыя
дні і сны

мне адчыняюща
дэзверы.

Паліцы абдалі
крыкам кніг,

а я прыкаваны
машынай,

— бачу як б'еца
у творчым агні

сэ́рца
маёй кра́ины.

На месцы ня хо чацца
мне стаяць,
вочы бясконца
водзяць.

Здаецца і зноўку
даўжэны шлях
Гісторыі ўсёй
праходжу.

А гэта
адкуль былога твань,
у сэрцы
і помста і рогат...

Ах?!

Гэта
выплыў агідны твар
Квартальнага гарадавога.
Расчаравана глядзіць
на слупах,
быццам
і ён што трывальніць;
— выкаціў вочы
пэўны служак
веры, цара і айчыны.

Такая вітрына
— у сэрца нож,
Досыць пакуты
людзям!

Я пакідаю
гэта вакно
з агідай і помстай
у грудзях.

Наперад!

Наперад, як можна заняць,
наперад!

на поўныя крыльлі...

Скарэй на бар'еры,
дзе грае вясна

савецкае індустрыі.

Наперад,

дзе ярка гараць агні,
На баявыя дарогі!

Дзе кроў не шкадуюць
за съветлыя дні
найлепшыя людзі
эпохі.

Я роты варштатаў
радком вітаю,
За імі заводы
ў мільёны рук.

Гэта ня выстаўка,
гэта жывая
гэта комуна
— мая Беларусь!

Слава табе
і чыгун, і медзь!

Сэрца
у стройных гамах.

Я навучыўся гутарку мець—
з кожнаю дыяграмай,

Адна мне гаворыць
на поўны рот:

— Слухай!
скажу ахвотна,
Быў у Менскай губэрні
адзін завод,
у БССР-жа

— сотні.
— Глянь-жа на справы
былых вякоў,
старое

горкім стане:
— Штат манаполек,
больш, чым школ,
поўна краіна
п'яніц.

Савецкай краіне
вялікай быць,
магутнаю
і багатай.

— Вышаў на сцэну
савецкі быт,
пераглядзі
экспонаты.

Другая крычыць мне:
— слова прашу!

Вітаньне вялікаму часу.

— Мачыху мы
спалілі саху

агнямі—

сваіх колгасаў.

Я веру,—
комунаю будуць палі.

Праходжу
зноў першыя
дзверы...—

На пляцы ў натоўпе
стаіць Ільліч
з поглядам цвёрдым
уперад.

Менск, жнівень 1930 г.

ЦЭХАВЫЯ БУДНІ

Ударнікам Добрускай
папяровай фабрыкі „Ге-
рой працы“

I

СЛОВАМ комуны кліча уперад—
папера.

Б'ем мы ударна бастылії цемры—
паперай.

Думкі далёка шугаюць наперад—
з паперай.

Лепшы ударнік, чуеш цяпер нам—
папера.

Дамо пяцігодцы колькі ёй трэба—
паперы.

II

Стайм
ля штурвалаў.

Ідзэм поўным ходам.
Нам кожны кавалак,
Што золата,
дораг.

Змагацца з запалам
і згінуць—
ня шкода.

Стайм
ля штурвалаў.

Ідзэм поўным ходам.
Мы тэмпы
паскорым,
каб стройным
паходам
прайсьці
сэмафоры
чацвертага году.

III

Бачылі, як
рукамі трэцяга,
пульсам
вялікага
нашага пляну

прынялі заводы
машыннымі сэрцамі
электрычныя нэрвы
турбін Асінстану.

Мы важым сябе
вагой рэволюцыі.

Патрэбен—
змагайся усімі рукамі,
Ідзі ў квартал,
на пляц,
на вуліцу!

Бяры ў палон
і жалеза
і камень.

І расьці кварталам
нашым;
І расьці комбінатам
раптам.

Мы лълем бэтон
на многа тон,
каб мог стаяць
комун палац.

Бач:
у мінульм
застаўся Нэп,

яго шкадаваць
ня варта нам.

Глядзі:
бальшавіцкі
колгасны хлеб
ступае
ў свае элеватары.

І запрацавалі жняркі
шпарка:
Вясна ў сяўбе,
у барацьбе
карчуе нэп
за новы хлеб.

Кожны дзень
і кожны год,
згінаючы
свой стан
рухавы,
крадзецца вораг
за мяжой.

У кішэні
ножык
і дукаты!

А мы
плячыма,
што пранесьлі фронт
ад мора да Варшавы,
рукамі,
што міністраў кідалі
за краты,
нагамі, што
прамерылі бай
ў абмотках—
я знаю,
што ніколі
ня прыстанем—
Мы вынесем,
як грунт,
паставім пяцігодку
на пляц комун,
бяз меж
і акіянаў.
І сілай руд
Магнэсабуд
свой кінуў марш
у Гомельмаш
на поўны ход
на штурм балот.

IV

І ў гэтыя дні,
калі творчымі жыламі
зьвязаны
нашы
ударныя зъвеньні,
вораг
з усьмешкаю кракадылавай
съціскае штылет
у глыбокай кішэні.
Устаньце-ж,
вялікіх гадзін
камісары!
І так, як тады,
бяз жалю,
да съмерці!
Патройце ўдары!
Патройце ўдары!
Па гадах,
што жаляць
у самае сэрца.

V

Вярста

за вярстой

мы рвемся

наперад,

Мы б'емся

за торф,

за руду,

за паперу.

Паўстанкі мінаем.

Хай съюжа

і съпека,

хто рэйкі

ламае,—

кладзе́цца

на рэйкі.

Навошта

паходні?

Нам—

съветлыя ночы!

Дарогу дай,

шкоднік!

Ударным

рабочым!

І моцныя
гартам
такога
мы стрэнем,
патроіў
пагарду
на іх галерэю.

VI

ПРАГУЛЬШЧЫК

Яму напляваць
на вытворчыя пляны.
Кінуў варштат,
што на фронце
віントоўку.

І ходзіць вясёлы,
як съцелька, п'яны...
Ноч прамільгнула
ўся паўлітроўкай.

Кліча гудок.
Прагульшчык
ня ўстане.

Скаваны ён
чадам атруты
ў пасьцелі.

А там—
дзе баі,
невялічкая рана
съвідрое
завода
магутнае дела.

Прагулы—
гадзінамі,
не перамерыць,
патрэбы—
хвілінай растуць
наўкола.

Тысячы мэтраў,
што хлеба-паперы
ня стала ў краіне,
ня стала ў школах.

Дні прабягаюць
разгорнутым строем,
а вораг ля ног
прытаіўся вужакай.

Прагульшчык
кідае
магутную зброю
ў час небясьпечны,
у часе атакі.

Месца пустога

мы не пакінем.

Шумеце каландры!

ўзвівайцеся пасы

Ганьба

такому

вырадку-сыну

нашай

вялікай

рабочае клясы.

VII

Р В А Ч

Cвой ціхі ён

і рвацкі такт

парывамі

ня зъменіць.

Захована

яго душа

глыбока

ў кішэні.

Ён разважае

дзень і ноц

ірвацкай галавою,
што фабрыка
яму—адно,

а сам—

зусім
другое.

Калі ўдарнай
у барацьбе

і быццам,
што жывая,

машина

просіцца
на бег,

і рвач яе
трымае.

Пра дабрабыт
уласны съніць,

а там—

хоць гасьні
сонца!

Слаборніцта
перацаніў
скваліва
на чырвоццы.

Гатовы
плакаць і маліць,

хвілінай кожнай
хныча:
— расцэнку
 ў трое павяліч—
і выпуск
 павялічу.

Ня бачыць,
 як гады бягуць
на шлях комуны
 шпарка.

Ён прадае
 за ўласны густ
ідэю па кавалку,

VIII

Н Я Д Б А Й Ц А

Г разъ цісьне,
 гразъ душыць
 машыннае сэрца,
і говар мотораў
 канает ў глуме.
І быццам у моры,
 абсыпаны съмецьцем,
нядбайца стаіць,
 пазяхае ад суму.

Далёка шнайдэзы,
Кіруйся ломам!
(нічога сабе ў нядбайцы замена).

Даволі
разваг,
савецкі Абломаў:
— абы дацягнула
калекай да зьмены.

Выгнаць дашчэнту
дзікія зъдзекі.

Нам трэба
як можна
цяпер у барацьбе:

машыну
любіць
як чалавека,
як сябе.

Той пільнасьці съцяг
высока ўзьніме,
хто звычкі старыя

дашчэнту спаліў,
каб сэрца машины
ішло, як гадзіньнік,
каб люстрам
накаты цвілі.

Пяцігодка—
 ў чатыры,
пяцігодка—
 ў тры!—
лёзунгам
 будзе нашым.
Кінулі сілы
 ўсе на прапоры
заводаў
 ударныя маршы,

IX

УДАРНАЕ

Наш поступ наперад—
 удар
 і парадак,
мускулы клічуць
 моваю простай:
рвацтва і глуму
 разьбіць барыкады,
з машынай
 узяўшы сяброўства,
У творчым запале
 час ідзе,

иават хвілін
ня зълічыш.
Праносіцца бурай
і нач
і дзень
творчая пераклічка.
З поля комбайні
завуць варштат,
клічуць моторы
пас.
На плечы паклаўши
сотні шахт
заве наўздагон
Донбас.
Машыны пускаем
на ўвесь разъбег,
Нікне, як дым,
вярста:
потам заліты
ударны цэх
пачаў бальшавіцкі
старт.
За кожным завулкам
вораг прыціх,
трымаючы нож
рукой.

Першым, здаровым
у бой прысьці—
чуеш у нас
закон.
Выбіць прагулы,
выбіць прастой,
зъмесъці іх ўсе
съляды,
Даць пяцігодцы
мільёны тон
нафты,
паперы,
руды.
Ударнікамі
сталі мы—
разъбіць нядбайства
быт,
каб дні наши
дynamілі
агнямі барацьбы.
Каб тэмпамі
мы новымі
ішлі наперакор,
пагодзім мы
размовамі

і сэрца
і матор.
Заняць,
каб так
змагаща нам
і съмела ў даль
ісьці,
аванпосты
на фабрыцы,
аванпосты
ў жыцьці.

X

На штурм
каланчры,
ролы,
пас!

На штурм
ідзі рука—
разьбіць
пікеты шкоднікаў
гарматамі брыгад.

Нядбайцаў
вышлі у паход
мы якасьцю
пабіць,
каб як радком
калоў яго
наш бальшавіцкі
штых.

Да перамогі
блізка нам!

У атаку
скора час,
каб вышла
комуністкаю
панера
у колгас.

Каб шкоднікі
заскрыгали,
што ім канец
прышоў,
каб друкаваўся
прыгавар
на нашых
аркушох.

Каб так гарэү,
як порах,
запал

ударных рот,
пускай моторы скорым—
„Комуна ля варот“.

Добруш,
лістапад 1930 г.

АТАКА

КРАІНА не багата;

— прагульшчыкаў трываць.

Што кінулі варштаты

— сіротамі стаяць.

Завод ізноў трывожна

Над горадам загуў...

Таварышы, ня позна!

— атакай на прагул!

Мы тэмпамі высокімі

Штурмуем дні свае.

Яшчэ гудок далёка,

А цэх ўжо анямеў: —

Завод ізноў трывожны:

— Яшчэ далёка 100.

Таварышы, ня позна!

Атакай на прастой!

Мацней гартуйце зъвеньні
ударніцкіх брыгад.
З рукамі ў кішэні
комуну не спаткаць.

Завод ізноў трывожны:—
давайце больш падмог!
Таварышы, ня позна,
Агонь па лятунох!

Менск,
1930 г.

ШУМІ, ВАГРАНКА!

Шумі, вагранка
нашая,
ліцейнимі ты
маршамі.

Хай кокс гарыць,
Чыгун плыве,
Съмялей парыў!
удар, съмялей!
Усю сілу на завод кінь
за нашу пяцігодку.

Хай кокс гарыць,
чыгун плыве,
Съмялей парыў!
удар съмялей!
Ты стала сёньня волатам —
машына — наша золата.

Хай кокс гарыць,
Чыгун плыве,
съмялей парыў
удар, съмялей.

Будзь бальшавіцкім сынам
ты кожную хвіліну.

Хай кокс гарыць,
чыгун плыве,
съмялей парыў!
удар съмялей!

НОЧ НА ФАБРЫЧНЫМ ПАСЁЛКУ

Поўнымі грудзьмі
чорных хмар
ноч лістападу лягла
на пасёлак.

Вуліца
Цёмна,
А я ўсё іду —
такі малады
і такі вясёлы.
Быццам зусім клапаціца нечым.
Сум свой лірычны
далёка закінуў:

стому нясуць
мае моцныя плечы
дзённае шчырасьці
да машины.

Эдаецца іду
і хапаю рукамі
пульс варштакоў,
каб надзеяна праслушаць,

над фабрычной брамай,
кружыцца звоннае лісьце,
як жоўтыя мухі.

Чую:

як цэх стогалосы
б'еща за пляны
на ўсю сваю постась.

Гэта ударная восень
сыпле чырвонцы
для нашага росту.

Вечер праз вуліцу
ціха праскочыў,
арфу слупоў
тэлеграфных устрывожыў.

Знаю адно:
калі толькі захочам,
дагонім яго

і ў полі стрыножым.

Дагонім на вуліцы,
словім на пляцы,
дагонім у далёкіх
палескіх нетрах —

Няма чаго так
валадугай бадзяцца!
дынамы чакаюць
магутнага ветру.

Месяц усплыў
і сівымі рукамі
чорныя тучы
раскінуў
навокала.

І быццам хто ўзяў
залатымі цвікамі
Густа ўсыпаў
неба—глыбокае.

І месяц пачуцьці мае
скружыў...
іх ня ўзважыць
ніякаю мераю.

Кожнаму моцнаму
хочацца жыць,
палка кахаць
і ў далёкае верыць.

Добруш.

КАВАЛІ

МНЕ сонца сёньня—домна,
а цэх—мая радзіма.
Бі, молат, многатонны,
Бі, молат, без спачыну.

Кавадла, будзь гартованым,
Круціся сталь, вужакаю!
Да выхаду гатовы мы:
з касілкамі, жняркамі.

Мы цвёрдымі колёнамі—
рабіць прышлі ня жартамі.
Хай дым і гар заслонаю...
Працуйце вэнтылятары!

Кавадла, будзь гартованым,
Круціся, сталь, вужакаю!
Да выхаду гатовы мы:
з касілкамі, жняркамі.

Жалеза хай іскрыцца,
хай вусны паліць жарам,
Я тэмпы павялічу
на тысячу ўдараў.

Кавадла, будзъ гартоўаным,
Круціся, сталь, вужакаю!
Да выхаду гатовы мы:
з касілкамі, жняркамі.

Сюды мы прышлі ў поде
і кожны працы рад.
Зрабіць у нас клапоты—
ударніцкім варштат.

Кавадла, будзъ гартоўаным,
круціся, сталь, вужакаю!
Да выхаду гатовы мы:
з касілкамі, жняркамі.

Нам дзень важней за век,
Калі бракуе часу.
Штурмуйце, ваганэткі,
Вы будучыню нашу!

Кавадла, будзъ гартоўаным,
круціся, сталь, вужакаю!
Да выхаду гатовы мы:
з касілкамі, жняркамі.

Мы дзень у дыме чорным
бярэм свае загары.
Запішам свае горны
у съпісы комунараў.

Кавадла, будъ гартованым,
круціся, сталь, вужакаю!
Да выхаду гатовы мы:
з касілкамі, жняяркамі.

УСТУП ДА ПАКАЗУ ГЭРОЯ

ПРАЗ будзённую яву
палёў,
пыл асфальтаў
і праз граніт —
Эноў устала
шарэнга слоў,
каб рэспублікі
славіць дні.
Каб бязладзьдзе
дашчэнту вылаіць
і наступнаму даць паказ:
як расла
і мацнела сіла
чалавека-бальшавіка.
Як прышоў ён,
чалавек
(да пары свой адклаўшы кольт)
І: —
забіліся нэрвы рэк;

I: —

забегалі пальцы вольт;

I: —

загрукаў мотор

у палёх,

абуджаючы

новы дзень —

Гэта ён —

балаты перамог,

Гэта ён —

бальшавік

ідзе!

Так ладуюцца

разам слова,

Каб узыняцца

у лёт высокі —

І пачатак

маёй прамовы

пра цябе

таварыш Сокал.

Каб у нашым

святле найноўшым

нам убачыць

сақрэт хады; —

як сівізну гадоў

прайшоўши,

ты на працы
гарыш маладым.

Пачынаю я свой
паказ
ад эпохі вайны
і зброй,
калі здалі
мы першы заказ
на армейскі шалом
для боек.

Поўзла вуліцай
дохлая конка
(ня было 'нат чаго абганяць!')
А плякаты крычэлі
звонка:
„Пролетары
на каня!“
Менск дрыжэў
ад марозаў і злоеві
і штандараў
гарэла кроў —
наляталі
няпрошана ў госьці
пан і белы арол.

Мы-ж выходзілі
пешымі й коннымі
сваю сілу
ў бойках сваталі —
А на пляцы
ад раньня да цёмнага
расьпіналіся слоўмі
оратары: —

Газ
на
gas!

І вока
за вока!
Гэй, таварышы
ўсе на фронт!

... і прышоў
сотай шабляй
Сокал

комісарам
у наш эскадрон.

Мы плацілі за зъдзекі
і мы секлі ворага
ад Вілейкі да Вільні,
па ўсім Забугоўі,

хопъ карміліся воблай,
перасмаленай порахам,
сваю помсту съцішалі
мы варожаю кроўю.

Як у ліпені мухі,
так насіліся кулі,
ды гручэлі гарматы
дynamітам сажонным —

А мы шаблямі ім
прыпісалі пілюлю,
што іх кідала ў жар
толькі слова Будзённы.

Хай было:

на гарбату —
выпадала раса
і кармілі бары нас —
яловаю кашай;
таварыш Сокал
і мы паказалі
шабляй
граніцы
рэспублікі нашай.

На пядёх
мы ламалі
акрайчык хлеба,

а ты помніш
якога давалі дыхту: —
І выростала наша
савецкае неба,
праз Чэ-КА разганяючы
хмары бандытаў.
Так куплялі мы права
на сусьветны Кастрычнік,
балатамі ішлі
ды съмяротнымі тундрамі;
каб на варту прышоў
вартавы-пагранічнік
і ключы ад граніц
забраў Фэлікс Эдмундавіч.

І цяпер:
яшчэ вуліцы
моўчкі съпядь,
ходзіць вецер
завулкам адзін —
Ты-ж устаў
і сядзіш у пядь,
калі трэба
у сем гадзін;
каб была паслухмянай
сталъ,

у разцы разумела
ТОЛК —
ты ладуеш
сваю дэталь
пры газьніцы
напяўшы зрок.

І з табой перамога
үрэшце,
хоць адноўкавай
СІЛЫ ТОК: —
у цябе пасъля зъмены
200,

у Дзянісава
толькі 100.

А Дзянісаў
дык кожны дэнь
напірае на ўсіх
атакай: —

павялічце
расцэнкі мнё,
Забярэш
пілу-ламаку.

Ды на сходах
раз у раз
узвімае
паклёнпаў дую: —

„З гэткай тэхнікай
як у нас
дамавіну, адно,
збудуеш“.

Спрыцен ён
да гаворкі такой
сыпке слоўмі
нібыццам градам: —
а варштат
як сухотны конь
ледзь рыпіць,
стаючы без дагляду.

Ты-ж гарыш
у другіх клапотах,

Скончыш працу
і перш каго —
выціраючы

твар ад поту,
абціраеш

суставы яго.

Вось чаму

ад усёй брыгады
перавыканай

ты сваё —

і ў варштаце

ня маеш здрады —

як у шаблі
калісь у баёх.

Ты вышла рэспубліка
цьвёрдым крокам,
ты клічаш рэспубліка
новай атакай...

І я з табой згодзен
таварыш Сокал:—
Дзянісавым літасьці аніякай!
Ты добра
сказаў на сходзе
ў ячэйцы:—

„Дзянісава трэба
і добра расьпетрыць,
падобен ён вельмі
такому армейцу,
што кулі пушчае
ў паветра“.

Болей увагі
і болей трываласьці,
рэспубліку трэба
умець шанаваць;
у нашыя дні
надзвычайнай дбайнасці—

спрыт ёй
увесь аддаваць.
Я знаю ты прыдзеш
хвілінай усялякай
пытаць у сябе
і ў другіх парады,
ламаць галаву
як палепшыць якасьць
продукцыі вашай
ударнай брыгады.
Каб заўтра патроіць
сваю работу,
бо вышла рэспубліка
цьвёрдым крокам...
Я шчыра вітаю
твае клапоты,
Я згодзен з табою
таварыш Сокал.

Тальма, 1931 г.

НА ПАГРУЗАЧНИЙ

СОНЦА жоўты камок

піў балотную вільгаць

і выростала пара

ад тлустай зямлі...

Сабіраліся хмары

як паводкаю крыгі

вечаровае поле

дажджамі валіць.

Мы-ж насілі кашы

пакаваныя торфам

з-пад нажоў фрезэроўкі

на каменны перон,

насыпалі вагонкі

аж па самы коптар

і пускалі па тросу

на яду бункяром.

А за гоні ад нас

праз кусты і лагчыны,

дзе вусы распусцілі —

крывая антэна —

забаўляла гармонікам
свой адпачынак
каля новых баракаў апошняя зъмена.

І да нас далятала
з-за далёкае вербы
У перaborах баяна
гаворка на яць: —
— Сэрбі...

сэрбі...

сэрбі —

яна...

Сэрбі...
яначка

м'ая...

І здавалася нам
мы цягалі кашамі
скібы сонца
і торфу,
бо было гарачэй...

Мы дарылі жыцьцю
маладосьці экзамэн,
каб пылала яно
як мага ярчэй.

Таму съведкаю трос,
па якім нясупынна

быццам чорныя гусі
праплывалі ракой—
беглі з торфам вагонкі
і круцілі машыны,
(перайшоўши агні) —
электрычнай рукой.

З нас лілася вада,
што завеца потам
ды съвяцілася соль
на плячох у нас.

А над лесам гудзелі,
раулі грымоты,
раскідаючи ў полі
шалёны бляск.

Вось тады падышла
комсамолка Ганна
і сказала:

Андрэй! ну, давай руку,
навальніца пужае

нас вельмі рана —
Нам з табою работы

цэлы кут!

І гудзелі вятры,
узьнімалі віхор,
ды пляваліся кроплямі
дробнага граду—

Мы-ж наслі ў кашох
фрэзэрованы торф
і ўдарна спрачаліся
нашы брыгады.
Мы ия ведалі працы
ўпартай такой,
нават кожны кашулю
ад сябе адкінуў,
каб як чорныя гусі,
праплывалі ракой,
беглі нашы вагонкі
да матораў мышыны.

Талька, 1931 г.

П о э м ы



З я м л ı

印制精良

ЗЯМЛЯ

У зънімалася зямля,
гаварыла жывою
на каленях стаяла,
прасіла нас: —
укладзеце мне грудзі
цёплым гноем,
каб жур у грудзёх маіх
не пагас.

А мы рэзалі яе —
на шматкі,
на кавалкі,
ды барлялі смыкамі
яе чорстыя стан —

Падрасталі
Сымоны, Рыгоры ды Янкі
і расьлі
шнуры доўгія
як вярста.

Калі-ж грукаўся сънежань
касьцяною нагою,
пошчак ветру
у съвірні
на цымбалях іграў —
Мы-ж пяклі праснакі
напалам з лебядою
і чакалі вясны.
каб адтала кара.
А з мякіны акраец
быў калючы і спорны,
Яго толькі
каменным нутром і глыдаць.
І выходзіў з нас кожны
як зямля тая, чорным
ші хваробу,
ці съмерць
у Mai спатыкаць.
Гэта толькі кавалак
нашай доўгай дарогі,
ды галоднай тугі
за парожнім сталом,
калі ведэр біў шыбы
ўзьнімаючы скогат
і прыходзіла съмерць
біць халодным чалом.

За плячыма гадоў —
тая чорная ноч,
што стаяла ў дзень
на бядняцкім двары,
І пакінуў сълімень
свой наседжаны корч,
рукі гневу
крутыулі яго
дагары.

Мы спалілі яго
злосцю палкіх вачэй
разам з тронам цара
і пагонамі прыстава,
каб пылала ў дзень
наша сонца ярчэй,
каб хапала нам
хлеба чыстага,
•Мы-ж цябе,
зразумелі, зямля!
Кормім гноем цябе,
кормім каліем —
Каб ты кожнае лета
цяжарнай была
не адным,
а трыма ўраджаямі,

Мы скавалі плугі
надзвычайнай хады
сваю сілу з табою
сасвatalі —
Каб у нашы гады
ты цвіла
маладухай багатаю.

Мы-ж цябе
даглядаем
на новы лад,
што цябе
не спазнаць
аж нават —
Каб падносіла нам
ты ўсягды
да стала пірагі
ды найлепшыя стравы.

Мы ўпэунены ў гэтым.
І мы шчыра віталі
перамогу ў Кастрычнік
над атрухаю чорнай —
Хіба сілу малую
ў цябе мы ўклалі
і сваю
і братоў,
што растудъ каля горнаў.

І мы хутка ўзрасьцем.
Падышла наша рата
найбагатшага ладу
і нязъежджаных трактаў,
бо для ворага зброя:
на гармату—
гармата;
для цябе-ж,
для сяброўкі
наш пущілаўскі трактар.
На вялікіх палёх
ды за працаю
рупнай
наши рукі
ніколі
— ня будуць дрыжэць.
Гэта сіла і rozум,
што мы складі да купы
нарадзілі жыцьцё
ад усіх прыгажэй.

Менск, 1931 г.

ВЕЧАР

ПАКУЛЬ пакаваў я
рыфмы да рэчы,
каб добра га зъместу
і добрай шліфоўкі...
Аднекуль паціху
падкраўся вечар,
ці то ад Пярэспы,
ці то
з Камароўкі.
І думы зъіначыў...
І крыкнуў:
Чакай!..
Ты вершы дапішаш
У пакоі
і потым...
... І сінімі бырзгамі
сыпнуў трамвай,
што вёў да вагзалу
людзей і клапоты.

Прайшлі маладыя...

Любы да любага!

Манэўраным строем

і песьню пачалі...

І вуліцы вышлі

ў кашулях каўбояў

паслухаць

як моцна

жыцьцё зас্পявала;

Як рэха,

што пыл

узьнімае граніты

і кружыць кварталамі

бесъперабойна:—

— Таварыш!

краіну сваю

барані ты,

Таварыш!

рыхтуюцца

новыя войны!

Я бразгнуў па доле

рыфмованым глянцам,

Я ў іх адшукаў

свой аблік

аўтагенны —

Сягоныя мае дружбакі —

навабранцы

І сам я валодаю

стрэльбай ня дрэнна!

А трэба —

мы сядзем

у тачанкі,

на коні,

Мы знаем,

чакае нас

першая рата!

І можа таму

гэтак прагна

сягоныя

Мы вучым —

гранаты,

Каб біць —

па гранатах.

Газэтчык

Пра Польшчу қрычыць,

пра Кітай,

што нашага брата

кідаюць пад кручу...

Паслухай, газэтчык!

я сам прачытаў

і мне ўжо самому
да съмерці балюча.
А вечар грыміць...
а вечар ня змоўк...
І мчыць мне
па розных клявішах —
пра стогны і енкі
маіх дружбакоў,
Заходніх братоў
і таварышоў:
„І праўды той —
нідзе!
Жандар, дык ён
і гож!
І дзень у нас
ня дзень,
і дождж у нас
ня дождж.
І праўды той —
няма,
пад звоны
ланцугоў
і дзень у нас —
турма
і дождж нібыццам —
кроў...“

Мне-ж крыўдна,
што цяжка
рукою пасобіць
хапіць за гарляк
азьвярэлага ката,
каб кінуць
і тлустасць яго
і вантробы
у тыя, што ён зладаваў,
казэматы.

А вечар агні электрычныя
стругаў
і кідаў што зор
залатыя прыгоршчи...
... Прамчаўся рамізьнік
з даўжэзнаю пугай
і зынік у завулку
і змоўк яго
пошчак...

А з рогу,
аднекуль з каменных
узгоркаў:—

Слухайце!..

Слухайце!..

Слухай...

апошнія весткі
колгаснай прыборкі
радыё гойкнула
у самае вуха.
— Хораша з сенам!
А з лёнам —
вузка!
Плянӯ няма
Падыход стыхійны!
... Гэта зусім ўжо
інакшая музыка,
чымся „Танго“,
што ад праскіх
радыйніц.

Так.

Посьпех прыборкі
мацней за віно,
Мацней за „Танго“,
што буяніць і пеніць...
... Вечар згасаў.
Надыходзіла ноч
прыходам да фабрык
трэцяе зъмены.

Менск.

ІДЗЕ ВЯСНА

У СКРУТКУ гадоў —
і пажары, і буры,
Як мора глыбокае —
песьні і штурмы.
Ад сънегу тайгі,
і да поўдню, да скалаў
грымела
навала,
навала,
навала.
Ў лясох непраходных
і съпечаных стэпах
здавалася сонца
заслонена крэпам.
На поўдзень,
на захад
атрады скакалі...
Шукалі ратунку,
шукалі,
шукалі.

І ў тлуме змаганьня,
у апошнія коны
Вясна прыляцела
будзёнаўскай коннай.

І сінь ела вочы,
хоць неба ты выкінь!
Праменіні скакалі
на шаблі,
на пікі.

За лес, за адхоны,
за нач,
за парог,
мы сонца вазілі
з сабой у кабурох.

І ў бурах атакі,
пад кулямі-градам,
на шлеме гарэлі
і зорка і радасьць.

Атраў за атрадам,
за строямі строі

Крычэлі фанфары:

Да зброі!..

Да зброі!..

і нікнулі сёлы

нібы пілігрымы,

несъліся мы ветрам
на поўдзень,
да Крыму.

Нясьліся на захад,
на поўнач,
на ўсход!..

дваццаты ў гісторыі памятны год.

Дзе скалы ля мора,
дзе лісьця чынары
купалася сонца
ў крыавых пажарах.

і звалі фанфары:
съмялей
і съмядей.

Вясна санітаркай скакала ў сядле.

ЗА годам
— год

За годам

— ГОД.

Старому ўжо труна.

Ідзі ў апошні пераход,
Савецкая вясна.

Прыдзі вясна,
прыдзі пасоб,
пакуль не раскахаў!..
— дзікунцам казачных часоў
здаецца нам саха.

Пайшоў бабыль,
кудлаты дзед,
пакункі дум панёс.
Тапіць саху стары вядзе
І разам торбу сълёз.

Я знаю, скора праімчыць
паводкаю рака.
Прымай, савецкая вясна,
загады ад ЦК.

Ты ўзгадуй
для нас палі
на добры ўмалот.
Ня маеш права
сонца ліць
на зёлкі і асот.

Табе загад —

каб съвет пагас,
дзе вораг мосьціць гаць.

Сама

ты ведаеш, што час
каб клясаваю стаць.

Устань,

ды золакам касі,
ды высуши аблонь!

Ты красак

потым нам дасі.

Дай:

хлеба

і съятло!..

Такі сягоныя

наш закон,
старому ўжо—труна.

Страгайце-ж

маршамі гудкоў,—

ідзе:

ВЯСНА!

Сакавік, 1930 г.

ЗАГАДАЕМ ВЯСЬНЕ...

ЧУЕЦЕ,

крочыць дарогай
яна

і капляжы

задымілі бясконца...

Выходзіць на сцэну

наша вясна

з поўнымі жменямі

цёплага сонца.

І кажа

набраклай зямлі:

прымай!..

гадуй,

даглядай

ты свой ураджай,

каб вырасла зерне

у добры пуд!

мы загадаем

у першы салют: —

пайсьці трактаром
калаціць зямлю;

І мы загадаем
у другі салют:—
сявярням сваім сямяніць зямлю,
І мы загадаем

у трэці салют:—
усім даглядаць
і любіць зямлю!

І нашае слова
да ўсіх цяпер:—
усе трактары
перагледзь,
правер!

каб на палі
выяжджаў колгас
суладна і дружна
і ў пэўны час.

І мы патрабуем
у гэты год —

Загадзя скончыць
увесь рамонт,
каня шанаваць
і так любіць,
каб сілу яго
скарыстаць зямлі,

каб лепш узънялося,
магло расыці—
кожнае зерне
праз трывер пусьціць,
І мы загадаем
тады вясьне;—
паводкаю песень
пра нас зывінець;
у рупнай рабоце
прысьці у колгас,
лістамі гамонку
вясьці пра нас;
Каб рос,
разрастаяся
вясновы дзень—
багатаю руньню
наших ідэй,
каб тлеў да астатку
і ў дзень
і ў ноч
апошні варожы корч.
Дык,
чуеде,
крочыць дарагай яна,
Зямля ўзынімаецца
ў буйнай гамонцы...,

Выходзіць на сцэну
наша вясна
з поўнымі жменямі
цёплага сонца.

Менск, 1932 г.

ПАЛІ ЗАВУЦЬ

ГАДЫ ізноў завуць гарэць...
Ты помнішь: ў полымі аблог
Каля варот хадзіла съмерць
На высачэзных кастылёх.

Тады нямеў фабрычны двор
І вецер кідаўся на тракт...
Мю прамяннялі на сядло
І свой рубільнік, і варштат.

На скрыжаваньнях барыкад
Наш твар ад пораху сінеў.
Мая прабітая рука,
Як сымбалъ бойкі ў мяне.

Ты помніш говары страмён?
Праз горы, рэкі і равы
Мы съмерць вазілі і праклён
У наших шаблях баявых.

І мы свой скончылі паход,
Адгаварыў апошні штурм...

Тады прынесълі на завод
Мы свае руки і душу.

А я цяпер інакшым спэцам
Спакаў нахмураны вакзал.
Мне даў райком другое сэрца,
Другія думы і запал.

А на дварэ вясны запеў
Зіму дашчэнту пакрышыў...
Я праз вакно майго купэ
Гарэў ля топак і машын.

На пожні селі журавы,
Вагон дарожны мёў пясок...
І я з пасёлкам веснавым
Прачнуўся на гудок.

Мне зноў жадалася ў цех,
Узьняць знаёмы ватэрпас,
Аднак ляжала у рудэ
— Пудёука ў колгас.

А з ёю столькі дум ішло,
Ну праста, вырашыць ня мог,
І тут радзіму я знайшоў
У параскіданых палёх.

Цягнік імчаўся па начох...
Мне трэба станцыя адна!
Я прабаваў сваім плячом
Вагоны падагнаць.

І мне, здавалася, крычаў
Вясновы наш колгас:
— Адсюль вагоны паймчаць
На поўнач, на Донбас!

І не радкамі, баразной
Напісаны іх плян.
Дык гэта, вось, паўстанак мой,
Савецкая зямля!

Ды звалі ўперад купы хат
За прадзівам галін,
І я пакляўся пакахаць
Як свой завод—палі.

Менск, 1930 г.

НА НОВЫЯ МЫ СТАЛІ РУБЯЖЫ

ВЕЧАРЫ рубінныя
— аўсяная замець...
Сустракай, радзімая,
мёдам, пірагамі.

Белаю сарочкаю
надары ты сына,
бо пайшла упрочкі
мачыха-мякіна.

І каўнер узорамі
расфарбуй-жа наскімі.
Ды ня так, як учора мне,
vasількамі краскамі.

Ты яе, кужэльную,
вышпігуй калосьямі,
што бадзяньне беднае.
выжыць давялося нам.

І па тым патрачаным
сёньня не маліся...

— Пахваліся працаю,
цяжкай пахваліся.

O, сын,
мой сын, далёкі і каханы!
Ці плакаць мне,
ці плакаць і тужыць?!
Залечаны пакінутыя раны,
— на новыя мы сталі рубяжы.

Другое тут,
Інакшае зусім,
і дні ясьнейшыя на зараве пылаюць...
Старая кажа мне,
а валасы, як дым,
І на вачох усьмешка дагарае.

Дрыжэў наш сход,
як тэй асіны ліст:
шапталі там, съмяяліся і кпілі...
А толькі большасцю
мы новае знайшлі,
і вось на тым, канечне, парашылі.

О, маці любая,
пакутніца мая!
Ці гэта ты,
ці ты гэта сягоныя?
Прысадамі, як промені маяк,
лістамі жоўтымі рабіна роніць.

Я слухаю.
І радасна мне так,
а сэрца-звон
нястрымана калоціць,
а на гумне пад няскончаны тakt
снапы дымлівыя малодзяць.

І вось цяпер
ты бачыш, як у нас
другія дні і гутаркі другія.
Вялікі мы наладзілі колгас—
ўзаралі межы, трактар мы купілі.

Я прытуліўся,
эмоўчы ў і глядзеў...
Ці гэта так
— дадумаліся самі?
А на гары узрушаны вятрак
махаў размашыста крыламі.

... Сказалі—

млын збудуем паравы,—
партыйны сход учора з комсамолам.
Плылі у вырай
статкам журавы
над новаю колгасаўскаю школай.

І я ня знаў,
ўстрывожаны да сълёз,
што мне сказаць,
бо губы анямелі...

Пад гоман восенскі
пабеленых бяроз
далёка вочы прагнасьцю глядзелі.

О, так!

Другое тут,
інакшае зусім,
і дні ясьнейшыя на зараве пылаюць...
Старая кажа мне,
а валасы, як дым,
і на вачох усьмешка дагарае...
—

ДАРАГОЕ

Бяжыць няскончаная гаць
з вазамі жыта залатымі.
Ах, добра як, што не спазнаць
цябе, карміцелька-радзіма.

І слоў ліецца гарачынь,
ліецца ў песні-падарункі,
што вышаў жнівень падлічыць
снапамі нашыя рахункі.

Гляджу і межы ўжо радзей.
Дні йдуць—широкай паласою.
А восень-ключніца ідзе
такою ціхаю хадою.

Вось тыя купы, дзе быльнёг,
(там не адзін здароўе кінуў).
Калісьці ў сто капалі сох,
цяпер адна ўсягда машина.

Зусім другія краявіды,
прыгледзься толькі і паслухай:
ў народме служаць паніхіду—
хаваюць межы і сівуху.

І ты прышла у гэты час
паведаць мне, усё паведаць,
як вы будуеце колгас,
закінуўшы систэму дзеда.

Як у вас будуеца жыцьцё
зусім па новых пуцявинах...
Трымшіць ля возера трысьцё,
нібы каралі у дзяўчыны.

Мы ўсе па-новаму пяем.
Ня енчым ў стоме пад гітару.
І ясьлі ваты на сяле
гадуюць сотні комунараў.

Мы ўсе далёкага тварцы,
у грудзях—радасць, вочах—съмех.
Дружынай съмелаю касцы
пакосяць пожні па расе.

Ды толькі вось: адна бядা,
мы, бязумоўна, яе скончым.
Яшчэ высока лебяда
расьце ля нашага ваконца.

І вось цяперака раскол—
— ваююць межы, што і болей.
Са ўсіх кавалкаў-паяскоў
расьце нябачанае поле.

І вербы съвежасць берагуць,
галовы звесіўшы дугою.
Тут хутка коні прабягуць,
іх „Сельгасмаш“ ужо будзе.

Ні ім ні сена, ні аўса,
ім толькі газы дай напіцца...
Ты можа чула, там у нас
такія ходзяць па сталіцы.

Ага, пастой-жа, пачакай!..
У нас ў дванаццаты Кастрычнік
па доўгіх вуліцах трамвай
памчаўся токам электрычным.

У полі ціхім туманы
паілі пожні сырадоем...
Плылі нязьведаныя сны
крынічнай, съветлаю вадою.

І мне хацелася сказаць
што-небудзь новае такое:
і вострае, нібы каса,
прыгожае, як залатое.

Уславіць кожнага хто йдзе
ў паход няскончаны—далёкі...
І першы пробліск кінуў дзень
туды да возера ў асокі.

І вось цяперака раскол—
— ваююць межы, што і болей.
Са ўсіх кавалкаў-паяскоў
расьце нябачанае поле.

Менск, 1929 г.

ТРЫВОЖНАЯ НОЧ

Нібы па сеялцы, так роўна
— лягla асеньняя раса...
Сланяўся вецер няпрытомны
каля бярозавых прысад.

Пад чорнай пасмаю дарогi
кружылі доўга крумкачы.
І нехта зваў на дапамогу
ў бяздоньне цёмнае начы.

А на асмужаных палёх
вятры шалёныя завылі
... тры съцені вышлі за сяло,
съяды пакінулі крывыя.

Каб-жа згадаць дзе стаць,
мрусіць назола-дождж...
Вышлі з жыцьцём гуляць
іржавы абрэз і нож.

Съцені пад крыж прышлі,—
можа ратунак дасьць.
... Лішкі ад іх зямлі
сёньня забраў колгас.

— Як-жа, агонь іх, як—
толькі па норме жыць.
Клалася слоў мальба
на адзінокі крыж.

Жальба, дакор і стынь,
рукі калоціць злосць.
Месяц на лес усплыў,
бы нечаканы госьць.

Выплыў і зноў пагас,
лёг за адну гару.
Стомлены съпіць колгас
— сотня рабочых рук.

А сад у верасьні дрыжыць,
калоціць восенская трасца.
І ходзіць позна вартавы,
спакой вартуючы колгасца.

І так трывожна пад нагамі
шамцяць пажоўкляя лісты...
— Хто гэта шаснуў каля брамы
і захінуўся у кусты?..

А ноч, як чорная зъмяя,
тры съцені здрадліва пільнуе:
... І раптам руля загула
і вартавы зямлю цалуе.

Ды нават голыя парэчки
прыпалі ніцма да зямлі.
А кроўю смаглай, чалавечай
колгасны двор агонь заліў.

Гарэла клуния і гүмно
Няўжо бязьлітасная здрада?—
І съяткаваў іржавы нож,
абрэз асмалены у гадаў.


Ужо заранкі першы съмех
разъліўся звонка па аблоні.
А дзесь па ўскраі на сяле
варылі душы ў самагоне.

Там штось пяялі і плялі,
на вочах патака смылела...
— Часьцей, браты, агонь па іх!
Змагайся куляю ты съмелая!..

Прасіўся вецер у вакно,
з-пад ранній замаразі-белі...
— Мы іх камунію—агнём!—
кляліся съцені і крычэлі.


Падорым ім жабрацкі кій,
на съвет нязьлічана іх пусьцім.
Мы ім пакажам—„кулакі“...
о, бальшавіцкая распуста!

Ляцела процьма п'яных слоў
пад чарак выпітыя звоны.
... І дымам несла ад палёў,
і пахла чадам самагонным...



ЗАУСЁДЫ

ГАТОЎ



ПРАМОВА ФАКТАМІ

ПОЭМА

ДА ДНЯ ВЫЗВАЛЕНЬЯ
БЕЛАРУСІ
АД БЕЛАПАЛЯКАЎ

I

Стой

Вартавы, як заведзены крочыць...
Вільня.

Лукішкі.

Пярэдні плян.

Гэта турма
— раве да паўночы
крывёю рабочых,
крывёю сялян.

На твары

ў жандара—

— Вялікае съята.

Лёзунг жандараў:

калоць

і біць!

Заціснуты ў душныя

казэматы:

гені,

вучоны,

i—

барацьбіт.

Хочуць

трупярний жывога мяса

кратамі сэрца скаваць ад бур.—

Гэта—

культура

вашае клясы

„дэмократычней“

за ўсе культуры.

Учора.

Сягоныя.—

Астрожная брама

чорнаю пасткай,

жалезам зубоў

ко́сьці краіны
съвінцом надламала,
на грудзі паставіла
панскі бот.

І калі ў ночы
папскія нунцыі
лягуць,
стаміўшыся бога маліць:—
краты
ірвуцца агнём рэволюцыі
на
вуліцы,
пляцы,
палі.

Дарэмна пільнуеш,
турэмнік нязъменны,—
сэрца рабочых
на кожным рагу!

Думы як зоры
праз чорныя съцены
стрэламі волі
бягуць.

Тут дыялектыка:
дзе радасцьць,
дзе гора.

Званчэй баляваньне
— нам больш клапёт.
На лякавых ботах
сонца ня шпоры,
ашчэрыўся дратвай
юхтобы бот.

II

ПАЎСТАНЬ, гісторыя,
скажы!

Дрыжы ў трывозе
польскі пан!

(Жывыя помнікі—
крыжы
распятых шляхтаю
сялян).

Над Беларусью
ноч была,

Пажар гуляў
замест заранкі.

Сакаў
разьюшаны улан,
хрышчоны
долярам
і франкам.

Упаў чырвоны сцяг
ад куль,

Краіна з болю
съцяла вочы.
І стаў лес хатай
бедняку,—
у сутарэнні
йшоў
рабочы.
І сотній—
тысячамі
рук
крычэла вуліца:
дай працу!

Жабрачкай стала
Беларусь
каля адноўленых
налацаў.

У стань, гісторыя,
скажы!
Дрыжы ў трывозе
польскі пан
(Жывыя помнікі,
крыжы

расьпятых шляхтаю
сялян).

Ішлі
ў ангельскіх паліто,
ішлі,
плявалі ў твар
чужынцы.

Стаяла вёска
сіратой
у пісягох
каля гасцінцу.

І зольлю,
ветрамі,
марозам
шукала шчасьця
каля зор.

З-пад хмурых весніц
беглі сълёзы,—
журбою
поўніўся
прастор.

Стаяла
думаўшы аб леце,
лавіла ўсходнюю
зару.

Ці знойдзеш ты
жывое месца,
каб ран
ня мела Беларусь?
І сполах кожным—
рос парогам,
у поле
вораг кінуў съмерч.
Па ўсіх запутніках,
дарогах
шпацыравала
госьцем
съмерць.
Прыдуць.
Павяжуць.
Павядуць...
Расьлі
турэмныя палацы.
Ды толькі
ўкрадкай па ваду,
так часта
мацеры паплачуць.
Хто гора
гэтага ня стрэў?
Ты помніш
енкі і літаньні?!

На кожнай вуліцы—
— расстрэл,
у кожнай хаце—
— катаванье!

A між мільёнаў
новых крат,
між мук
і горачы пякельнай
стаяў палац,
і піў сатрап,
на косьцях наших
граў
вясельле.

Якая
каму тут
справа?
было маё—
і ёсьць.
За пана
стаіць
дзяржава,

у пана
багнэт і злосьць.
Палі і лясы
вялікія
ад бога мне
у дар.
На варце спакою—
рэлігія,
на варце
стаіць жандар.
Маёntак ізноў
расквечаны,
пустуе
сялянскі двор...
і б'еща,
раве
чалавечае—
і помста,
і дакор.

* * *

Было:

сълёз, вазёраў
многа.

Кожны клікаў
сваю долю.

Бушавалі легіёны...
І съміеца пан,
і весел,

а мы
съцежкаю,
дарогай
і лагчынаю,
і полем,

беглі
гора
і праклёны
пахаваць
у цёмным
лесе.

Сосны стромыя
прымалі
у свае абшары
крыўду.

Гадавалі
наши думы,
прыкрывалі нас
ад золі.

У лесе
вольнымі
мы сталі,
Зналі—
скора,
скора прыдуть
загалосяць
звонка струны
п'янай радасцю
ад болю.

У гушчарох
расла краіна
і ясьнелі
наши вочы.

А з-пад вёсак
йшлі клапоты

разам з чорстваю
скарынкай..

І ішоў
адданым сынам
партызаніць ў лес
рабочы.

Нёс з сабою
кулямёты,
нёс патронаў
ленты,
скрынкі.

Так
разъбіліся
атрады,
сьцяг узялі
атаманы,
падалі каманду
дружна:—

— Гэй!
За кроў!
Усе змагацца!

З панскіх губ
апала радасьць,
і разъбіўся
кубак п'яны;
Зынікла сіла,
зынікла мужнасьць
Занялі
агні палацы.

III

ВЯСНОЙ—

мільёнам кілёват
насьпела помста,
злосць насьпела.

— **Дакуль-жа**

будзе так
скажы?..

І глоткай

у тысячи гармат
чырвоны фронт
ударыў съмел:

— **БЕЛАРУСЬ**

ПАВІННА

ЖЫЦЬ!

Беглі з фронту

легіёны:

— Як, панове,

тут змагацца?..

Біў татарын,
біў расеец,
біў украінец—
бандытаў

І нясьлі
мы съцяг
чырвоны
сымбалъ
вольнасьці і працы
у бойках
кулямі прабіты...

Беларусь
савецкай стала,
загудзеў
рабочы гоман.
Толькі многа
у сэрца
жалю,
што на ўся
краіна
дома.

IV

У рыштаваньні
убраліся дні
Мы галасуем:
за творчыя тэмпы...

НАМ не да твару
сълёзы.

Быць
найадданым сынам!
Кінула партыя
лёзунг:
перабудаваць
краіну.

І загулі моторы:
дружна працуй
да поту!

Фабрыкай хлеба
скора
будзе
краіна балотаў.

Стагодзьдзі мінаем
савецкім годам,
крышыць эпоху
год адзін.

Нашы даклады—
голос заводаў
Кожнае слова—
рух машын.
Больш Беларусі
жабрацкай

ня гнуцца!
Сталёвай індустрый
шырся
үзълёт!

Здалі саху
ў музэй рэволюцыі
наших шырокіх
савецкіх
палёў.

Трактарам
творыцца наша багацьце,
мы абвясьцілі
войну мяжы.

Менск
кожны вечар
ў сялянскай хаце

радыёхвалямі
вучыць жыць.
Пэўна разълічана,
зъмерана плянам.
Голас мільёнаў—
кожны пункт.
Горад
у кашулі сваіх рыштаваньняў
горда ступае
у дні комун.
Блізка
полымя эры новай,
хутка
апошні ужо
рубікон.
Акіянамі кніжак,
газэт
і лістовак
спадчыну топім—
цемру вякоў.
Сонца аратар
над вежамі стала.
Тысячы комінаў вышлі
на сходку.
Кожнаю вуліцай,
кожным кварталам

Горад змагаєща

за

пяцігодку.

Провад у маршы—

найлепшая струны,

Ад гэтае музыкі—

съвету прачнуща.

Ля кожнае топкі

— драбніцы комуны,

Пажары і буры,

агні рэволюцый.

Да мэлімэтру

разълічаны сілы,

Кожны рабочы

ўлічаны мускул.

Адвечнае багны

асушаны мілі

Загаварылі

турбінамі пусткі.

Імчаць цягнікі

ад савецкіх

вакзалаў

Да новых паўстанкаў

і станцый далёкіх.

Вясна-комуністка
ударніцай стала

З сяўнёй за плячыма
у полі шырокім.

З нас кожны
сягоныня нічым не пагрэбаў.

І ў гэтых астатніх вялікіх
паходах

Смачнэе кавалак
чорнага хлеба,
калі карпусы
узьнімаюцца горда.

Сонца прымае
фабрычныя маршы...

Шарэнгі заводаў—
савецкі парад.

Моладасьць
ўключым
ў рубільнікі нашы,
сэрца і руکі
узяў варштат.

Ладзім,
габлюем,
шнуруем,
пілуюм

корпус за корпусам

фабрык і Вузаў.

Будуем,

будуем,

будуем,

будуем,

вялікім Савецкім Саюзам.

* * *

А ТАМ—

вартавы, як заведзены крочыць.

Вільня.

Лукішкі.—

Пярэдні плян.

Бушуе астрог

і раве да паўночы
крайёю рабочых,
крайёю сялян.

Варшава.

Замак Бэльвэдэр
адзін глынуў,
краіны сонца.

На крэсы—

кулі й рэволъвэр!

Чаго бунтуюць

там бясконца?

На крэсы

— тысячы жандараў!

Заместа сонца—
кулямёт!

Загад:
(уклаў ‘шчэ Мураўёў)
„ня гледзячы на ахвяры
съцішаць
народ!“

— Працацаць
на пана
прымусіць!

Мала поліцыі—
войскам!

Якія там беларусы?
Гэта—

ДЗЯРЖАВА ПОЛЬСКА!
Ніякай для іх
патолі,

Нашто
беларусам школы!

Воляй ці
няволяй

гані
вучыцца
у касцёлы.

V

Бэльвэдэр.

Гараць пакоі

золатаадлівам.

Пан маршалак

у настроі

сёньня ганарлівым.



ходзіць рабочы

што вечар хмуры:

рана гатуюць

краіне хаўтуры.

Далёкая вуліца.

Ноч.

Сутарэнъне.

Газынічка б'е чадам

і съветам сухотным

Ніякіх рэгламантаў,

назваў,

найменьняў.

Сабраліся

вырашыць справы, клапоты.

Сабраліся ціха.
Ля століку селі.
Задума на твары сяброўскаю стала.
І вочы спалохана,
горда
і съмела
гараць аганькамі
рабочых
кварталаў.

Першы ўзьняўся:
— Таварышы, годзе!
Вы бачыце
гэтую вось
лістоўку?!

Сягоныя на нашым
модэльным заводзе
абвешчана
за-ба-стоўна!

Нас ня пытаюцца.
Заціснута глотка!

Рашыў уладар
пераможна ў палацах:
„Зыняць рабочых
на дваццаць
адсоткаў,

куцзяльдзей
і жанок
бяз працы...“

Другія ўзынімаліся,
звалі змагацца, і—
біліся хваляю
словы ў съцены:—

Таварышы, на
дэ-мон-страцыю!
Зробім ў надвор‘і
зъмену!!!

Бачыш,
як вораг съмлецца?

Ударыць
па ім
зънячэўку!

Б’еца
фабрычнымі думамі
сэрца,
сэрца партыйнай ячэйкі.

За акном-жа
пастарунак

поліцэйскі

ходзіць чортам.

Там—

на ўсіх яшчэ кірунках
ходзяць

царскія ботфорты.

Яны варты

сваіх продкаў,
хай пашыты
з новай скуры.

У панстве польскім

пяцігодка
толькі

шыбеніц

і турмаў.

I ходзіць рабочы,—

што вечар хмуры:—
рана гатуюць

краіне хаўтуры...

Горш царскай Pacei

на крэсах парадкі:

адзін раз засеюць,
а дзесяць падаткаў.
Клянучь лёс няшчасны.
Куды яно
гожа,
у хаце уласнай
сядзяць як ў астрозе?

VI

Толькі клічудь,
клічудь буры,

ды шалёна
кліча

сэрца.

У новых радасных віхурах
чым так жыць—

дык лепиш памерці.

І гараць

агні паўстанняў
і мацнее дух рабочы.

Дзень —

у новых рыштаваньях
прыдзе

зъменай цёмнай ночы.

Кліча

дух бунтарскі

ўперад.

Йдуць
КПЗБ колёны.
— Скора час!
Над Бэльвэдэрам
загарыщца
съцяг чырвоны.

Менск, 1930 г.

КЛІМЕНТ ЕФРЭМАВІЧ

I

АРМІЯ чырвоная усіх мадней...
Законы
намі пісаны
і шабляй
і крывей.
І зналі гэта
Вільсаны
З Пуанкарэ-
войной
— „А с нами Ворошилов
первый красный офицер—
сумеем кровь пролить за СССР“
Нагу паставім
ў стрэмя мы—
вятрамі не дагнаць...
Скажы, Клімэнт Ефрэмавіч—
мы сядзем на каня!
І домны так нагрэлі мы,

каб першым

быў завод.

Скажы, Клімэнт Ефрэмавіч;—

і ў бойцы—

кулямёт!

Мы адкідаем—

стому,

Калі ідзем

ў галёп.

Ты сябра ням вядомы

у бурны

Перакоп.

2

ТЫ ПОМНІЦ, ЯК:

Чорнае мора кідалася чортам
За цуглі ірвала, а коні іржалі...
А коньнікі крылі і ў бога і ў чорта
і коні шалёна як чэрці скакалі:
А хвалі ўзънімаліся ў стан чалавечы
і коньнікам цяжка імчацца праз хвалі.
А сэрца ў агні, дык і пудзіцца нечым
і коньнікі порах ля сэрца трымалі.
А хвалі чаплялі, душылі за шыю,

а коньнікі везьлі сухімі набоі,
І вёз праз прыбоі Клімэнт Варашилаў
агні рэволюцый і клясавых боек.
Салёны Сіаш раскідаў апалеты,
разносіў на цуры няшчадным прыбоем...
І кідалі штурмы на бераг адпетых
і клікалі штурмы жыцьцё маладое.

3

І ЦЯПЁР:

Мы кольцы гор
прайдзем
між гор,
ты быў
шахцёр,

І я
шахцёр...

Наш пройме
штык
між лесу
пік.

Ты бальшавік,
Я—бальшавік!
Дзяды хадзілі з горам

сабе шукаць
крыжы—
з фэльдмаршалам
Суворавым
мякінаю, каб
жыць.

А мы—
начорта
гэта нам!

Мы самі
пераможам!

Мы самі сабе—
гэтманы,
і рукі ў нас
і розум.

І тут не скажаш
вершам,—
а хто сягоныя
лепшым?

І я ліцейнік першы
і кулямётчык
першы,

А ёсьць яшчэ
агністых,
вазьмі ды толькі
выстрай:—

з колгасаў трактарыстых,
надзейных—
моторыстых.

4

Нашай сілы кім улічаны
буйны шквал?
Прагуляўся пад Царыцыным,
адмірал.
Ён прышоў тады рабоўнікам,
а што ўзяў?
Дзе твае цяпер палкоўнікі,
адмірал?
Не дабег ад кулі наскae
на вакзал.
Пагубляў палеты царскія
адмірал.
Сваіх коні перагрэлі мы—
ставіць кон.
Ты нас вёў, Клімэнт Ефрэмавіч,
на агонь.
І таму, што секлі густа іх—
клалі ў рад
прыплылі вятры індустрыі
ў Сталінград.

I зноў як толькі
 стрэламі
 Граніцы зазьвіняць,
 Скажы, Клімэнт Ефрэмавіч—
 мы сядзем на каня.
 Мы пройдзем межы съвет
 праз хвалі і агні—
 Каб біўся пульс саветаў
 спакойна ў комунізм.

Менск. Студзень, 1931 г.

ПЕСНЯ ПРА ПОРТФЭЛЬ

Я не магу ў аднай строфе
ушанаваць портфэль мой стары...
Прайшоў віхуры мой портфэль,
ўспамін стальнога комісара.

Калі гляджу на твой замок,
які згубіў сваю бліскучасць,
пераплываюць перад мной
гады над вогненаю кручай:

... Два дні скакалі на ўздағон.
Храпелі стомленыя коні...
А вораг кідаў нам праклён
агнём на кожным перагоне.

Ці, хіба, хто спыніць нас мог?
Мы помстай сыпалі на зъдзекі.

— За маці ў сініх пісягох.
за бацьку—ранняга калеку.
Вілейка.

Золак.

Трэці дзень.

Усход гарматамі заплакаў...

Съцяною шабель і грудзей
мы стрэлі ворага атакай.

І вось у полымі крыві,
зацяўшы маўзэр рукой,
пагоны бліснулі ў страі..,

• • • • •

І ветрам мчаўся ваенком.

Падковы пенілі траву.

Пад звоны шабельных удараў
згубіў палкоўнік галаву
ад вострай шаблі комісара.

Уланы клаўся старчма,
масьцілі мёртвую дарогу...

... Пад вечар өонца біла марш,
фанфары граў перамогу.

Тады з колекцыі трофэй
ён выняў мне цябе такога.
Ты сябра мой, стары портфэль,
дарунак сябры баявога.

Вуліца.

Грае вясна
на замурзаных шчоках...
Па дахах бляшаных
разъбеглася вока.
Шныпараць людзі,
шалеюць трамваі,
портфэль каля боку
я съціпла тримаю.
Таксі па Савецкай
імчыць і скуголіць,
Ў каморках пажоўкльых
нарысы будоўлі.
Там пляны, падлікі,
монтажы, проекты—
— дакументы нашага новага
свету.
Праходжу у думах
квартал за кварталам.

Вясна на панэлі даклад
напісала.

Іду.

Як асілкі,
стаяць рыштаваньні,
тут скора пасёлак
фабрычны устане.

Прамчацца па рэйках
электра-вагоны,
ў рубільнік індустрыі
ўключана сённяя.

Апошні завулак.
Павеяла дымам,
пульсуе агнямі
завод
маладымі.

Адвозяць, прывозяць
рабочых трамваі...
портфель каля боку
я съціпла тримаю.

Твайму, ваенком,
падарунку я рады:
ён месца аховы
конспектаў, дакладаў,
Няхай стараваты,—
я ім не пагрэбаў.

У нашай будоўлі,
і мне ён патрэбен.
Ен разам са мною—
да новых трофэй.
Ты сябра сягоньня,
мой стары портфэль.

гор. Менск, 1930 г.

ЧЫРВОНААРМЕЙЦАМ

ЯШЧЭ гарачы,
съвежы сълед
бацькі, што
пракладалі,
як госьцем быў ім
чорны хлеб
У кароткія прывалы.
Бяз вопраткі,
нямытымі
Яны ішлі
на бой.
На нашых съягах
літары,
абмытыя крыўёй.
І мы ўдзень
і ўночы
трымааем свой
штандар.

Мы пройдзем
кулямётчыкі
цераз вайны пажар.
Трымай нагу
 ў паходны такт.
Гарніст іграй,
 зьвіні!
Мы звонкіх цэхаў,
 гулкіх шахт,
палёў сваіх
 сыны.
Гатовы мы.
Съмялей відзі,
таварыш камандзір.
Партыйны лёзунг
 твой і наш:—
над пяцігодкі стройны марш
а-р-р-ш-ш!
Там пан
 шарэнгі выстраіў
на нашу галаву
І шабель звон за Віслаю
на Менск
 і на Москву.
І на спатканье
 вышаў

У авечай скуры воўк.
... узьняліся міністры
служакі ўладароў.

Каб мы жылі
астачай
ад панскага стала,
каб мы ізвноў
жабрачылі,
а лютаваў улан.

Мы маршамі
ударных рот
сваю гатоўнасць
узнімем.

Пільний палі,
пільный завод!

Гледзі за Нёман
пільна.

Трымай нагу
у паходны тант.

Гарніст іграй,
зывіні!

Мы звонкіх цэхаў,
гулкіх шахт,
палёў сваіх
сыны.

Гатовы мы,
съмялей вядэй!
таварыш камандзір!
партыйны лёзунг
твой і наш:—
пад пяцігодкі стройны марш
а-р-р-ш-ш!

АБМЕН НОТАМІ

КАБ нас
праз турмы і расстрэл
прадаць
з аукцыёну—
пачаў
Вайна-Пуанкарэ
расійскіх
збор пагонаў.
Гатуюць у строй гарматы
былыя ўладары—
па фабрыкі, па нафту,
Па золата ў Парыж.
Імкненца кулі сеяць
палкоўніцкі парад:
„за матушку Расію,
за белага цара“.
Калі-ж прарэжа
далъ
сыгнал

ад бальшавіцкай

вахты:

— Не ў пяршыню

пакінудь нам

палі,

зазоды,

шахты.

І прымуць нас аколы

і нас і наш набой,

каб новым Перакопам

ім даць апошні бой...

Каб курганамі сталі,

хто нашай съмерці рад—

ад горнага Уралу

да беларускіх хат.

Каб дзень і нач

ты быў гатоў,

ты сілы

абароне

кінь.

На поўны ход

пускай мотор

на рэйках

пяцігодкі.

Энергію патроіць!

Сягоныя: хто—каго!

Звышплянавай рудою
па ворагу—агонь!
Угрунь пускай машину
на бальшавіцкі старт.
Ударнаю гадзінай
па ворагу—удар!

ПРА ВАЙНУ

1. КАРОТКІЯ АБРЫСЫ ВАЙНЫ

ГЭТА ізноў пагражае—

Яна,—

узброеная да зубоў
вайна...

І я спазнаю—

гэта

Яна—

Машынай калек
выходзіць
Вайна.

Бацькоў і братоў
на съмерць
заганяць,

Машынай сірот
выходзіць
вайна.

Дык вось
калі зноў
пагражает
Яна—

Узброеная
да зубоў
вайна.

Рыхтуйся,
таварышы,
так шугануць—
гэтую вайну!
Каб усюды
прадвеснікам волі
яна—
выходзіла вайна.

Каб бокам мінула
наши палі—
агідная вайна,

Каб ворагу
вечна былі
кастылі,

Тыя, што суліць
нам.

2. НЕКАЛЬКІ СТРОФ ДА
ЗАХОДНІХ ТЛВАРЫШОЎ

Вы яшчэ, таварышы,
кроў сваю ня змылі;

Гэта з першым жніўнем
прывітаў вас кат.

Катам-жа

гумовыя гутаркі,
абрыдлі,

Распачаць ім хочацца
гутарку гармат.

Хіба да спадобы ім
наши справы съмелыя,

Што расьце краіна
моцнай што граніт.

На ўсьцяж ад Кієва
аж да Негарэлага-

Нас пужаюць дуламі
польскія папы.

Што яны надумалі
ды сваімі дуламі;—
панскія загонішчыкі,
чортавы пагонішчыкі.

Ці ня гэта можа?
„Ад можа да можа“.

3. ТОЛЬКІ МАЛЫ ПРОЦАНТ
ТАГО, ЧЫМ ЖЫВЕМ

Так

яшчэ ніколі
не праходзіў дзень,
як праходзіць
цэпер у нас.
Ты ціхага мейсца
ня знайдзеш
нідзе
у які сабе хочаш
час.

Ніколі жаданьням твайм
не астыць,
што розум
запаліў:—

Цэлыя суткі
горад грыміць,
бясконца зьвіняць
палі.

І вось
на вачох—
узрастает паверх
Шліфоўкі,
на дзіва гладкай.

Муроўшчыкі нашы
үзялі верх,
На хуткасьць
і якасьць кладкі.

Калі-ж,
мы прыродзе
даем заказ—
лягчэй напапалам...

Вятры
цэмантойку сушаць
у нас
і веџер адносіць
шlam.

Часта
і месяц
Трактар вядзе
і на ральлі гасьціць.

Нам не хапае
сонца ў дзень—
Трэба і ў ноч
расьці!

І кожнае ранне
да позьняй зары
Мы творчым жывём
быцьцём—

Мы і расьцём,
мы і гарым—

Такое
ў нас
жыцьцё!

Дык няхай паспробуюць—
чэрці цьвёрдалобыя,
Што яны надумалі
Ды сваімі думамі.
Ім пакажа кожан:—
„Можа аж да можа“

Дык гэта ізноў
пагражает
Яна—

Узброеная да зубоў
вайна.

Рыхтуйся, таварышы,
так шугануць—
гэтую вайну!

Каб усюды
прадвеснікам волі яна—
выходзіла вайна.

г. Менск.

ПАГРАНІЧНІК

КАБ СССР спакойна

Мог будаваць і жыць:—

Чырвоны пагранічнік

Стайць на мяжы.

Ў лясох непераходных,

Дзе толькі вые зьвер—

Чырвоны пагранічнік

Вартуе СССР.

І ў стэпах несканчоных,

Дзе так вятры пяюць—

Вартуе пагранічнік

Рэспубліку сваю.

На морах, рэках, горах,

На кожнай мяжы


Вартуе пагранічнік


Свае рубяжы.

Калі-ж узьніме вораг


па СССР агонь—

Чырвоны пагранічнік
адкіне яго.
Мы-ж не дамо рэспубліку
каб зынішчыў газ,
і клікне пагранічнік
пасобіць нас.
І будзем дружна разам
мы ворага біць
За СССР сусьветны
бяз межаў і граніц!





МАЛАДОСЬЦЬ



СЛОВА Ў КОМСАМОЛЬСКІХ СПРЭЧКАХ

(Прамова на X з'езьдзе ЛКСМБ 10 студзеня 1931 г.)

У бойках
за права
быць сынам комуны
мускулы б'юцца
у пляне сустрэчным.
Дазвольце, таварыши,
вершам з tryбуны
слова ўзяць
у комсамольскіх спрэчках.
Партыя знае
самых найлепших,
партия знае
самых здаровых.
Партыя кліча
і мы ідзем першымі
з самай гарачай,
юнацкай кроўю.

Працуем мы там,
куды нас паставяць—
зямлю ўзыніаем,
капаем руду.

Таварыши!
Вельмі вялікая
справа—
праверыць сябе
на хаду.

Вялікая сіла,
мы ў творчым пляне
кіруем пасамі,
нішчым прастой.

Мы бальшавіцкае
заданье
павінны выконваць
на ўсе,
на сто.

Загартаваным
у бойцы будэь,
Нішчы
нядбайства горы.

Мы вышлі
слухаць уважна
пульс
кожнага мотора.

І хіба мы
на поўдарозе станем,
калі так шугае
рухавік?

На парадку дню
ў нас першае пытаньне—
Барацьба за якасьць
і за лік.

І з брыгад па цэхах
і з брыгад
на полі.

Адкідаючы гультайства
і ману,

Мы гаворым:
ты не комсамолец,
Калі ты ўдарнасць
прамінуў,
Калі ты ад бойкі
ўцёк,
гультая ў сабе
не перамог.

Хіба так
змагацца за жыцьцё
нас бацькі
вучылі на франтох?

Мы—сыны барацьбы—
адкідаем параднасьць.
Час—гэта самая
моцныя сродкі.

Комсамольцы выходзяць
ударным атрадам
ў вялікія дні
пяцігодкі.

Нас клікалі шахты—
мы далі ў шахты,
Нас клікала мора—
мы далі на мора,
нас звалі акопы—
мы далі ў акопы
усюды сваіх
маладых і здаровых.

І вось, каб цяпер
пачаць пераклічку
творчых каморак
краіны нашай—
галасоў комсамольцаў
не пералічыш,
не перамерыш
і ня ўзважыш!

З-пад зямлі

і з-пад гор—

комсамолец шахцёр,

Майструе трос—

комсамолец матрос,

на ліцейным—ваграньнік

комсамолец-ударник,

На вучобу ідзе—

комсамолец студэнт.

Такім не загадаеш—

стойце!

Энергія—шырэй

ракі.

Гэта растуць, ідуць

комсамольцы—

маладыя бальшавікі.

І калі б'юцца ў нас

творчыя жылы,

і як байдоў

і як політыкаў,

партия нас навучыла

сябе правяраць

самакрытыкай.

І ўсе нашы дні,

стаўляючы ў строй,

праз бальшавіцкі вопыт,—

мы бачым самы

сапраўдны рост,

зьнішчаем свае недахопы.

І павінен ведаць

комсамолец

у гэтыя рашаючыя

дні—

мала быць

ударнікам на полі,

трэба ведаць

поля організм.

Трэба ведаць,

што гарыць, што гас্যне,

дзе машынай узяць,

а дзе рукой.

А нас многа

сёньня ў колгасе,

толькі мала ў ім

плянавікоў

Досьць нам работы

самапасам,

трэба съвет

нанова пераліць!

Слухайце,

таварышы з колгасаў!

станьце
камандзірамі зямлі.
Каб ракой буяніла
пшаніца,
каб аўсы шумелі
навальніцай;
каб съцяной стаяла
канюшына,
каб была
нястомнаю машина.

Зямля кліча
новае мэханікі,
каб жыты
вазёрамі гулі.

Выходзі,
комса-ўдарнікі,
на палі!

Каб агні ў нас
буянілі
ў маладых.

Спаласуем магістралямі
балоты,
Мы спраўляем
новую кашулю.

Прэч, мяжа!

На балотах наших забушуе
сенажаць.

Мы сваю краіну
перамерылі
у цяжкім поце,
мы пазналі толк.

Комсамольцы
сталі інжынэрамі,
Комсамольцы
на ўсіх франтох.

На работе
толькі нам
цьвісьці,
гарставаны мы агнямі
кожны.

Мы пасобім партыі
нясьці
бальшавіцкі съязг
непераможны.

НАПЕРАД МАЛАДЫХ

ГАДЫ радзілі буры.
У стэп, у веліч гор
Хадзілі мы на штурмы
пад песенны віхор.

У золаках паўночы
ярчэй гараць агні.
А мы ўсё крочым, крочым
бяз меж і без граніц.

Мы ўсё падаравалі
за мэту за адну.
Гісторыі скрыжалі
пра гэта памянуць.

Грымелі навальніцы—
— у бойках юны полк,

Мы не палеглі ніцам,
мой любы комсамол.

І калі клічудь буры,
калі завуць гады,
— Наперад усе, на штурмы,
Наперад маладых!

А там, у сіні вечар,
дзе сънег ў абоймах зор,
— завееная клеці
чакаюць нас даўно.

Стаяць бабулі-хаты,
а золь імжыць, імжыць.
І быццам з па-за кратай
ня выйдуць з-за мяжы.

Там клічудь, клічудь стрэхі
бязьмежжамі дарог...
Таварышы, па цэху,
на межы у палёх!

А заўтра рана, рана
 заводы на хаду.

Наказ нам адвітальны
гудкамі пададуць.

Бо калі клічуць буры,
калі завуць гады—
— Наперад ўсе на штурмы!
Наперад маладых!

1980 г.

ЧЫРВОНАЙ ЗЪМЕНЕ

Ты, між юнацкіх дум і хваль,—
Маяк над горадам і вёскай,
І кожнай літарай каваль
У нашай кузьні комсамольскай.

Ты агітатарам стаіш,
Куеш для будучыні рэйкі.
Па шпальтах літараў тваіх
Прышоў я ўчора у ячэйку.

І вось цяпер ў фабрычны клуб
Пачуць таварыша такога—
Бягу і радасна лаўлю
Тваё адточанае слова.

Ты мне гаворыш пра Парыж,
Шанхай, пра Лёндан, пра Канаду,
— Там комсамол душой гарыць
Купіць жыцьцё на барыкадах.

— А ў нас зусім другое тут,—
На бой з адвечнаю палоскай
Палкі юнацкія ідуць
Шарэнгай стройнаю на вёску.

Люблю з табой сядзець удвох,
Тады—прытульны съцены хаты.
Ты мне гаворыш пра братоў,
Якіх укінулі за краты.

І помстай сэрца загарыць,
І рукі просяцца ў атаку,—
Як твой радок-кавалерыст
Лепш пікі коле бюрократаў.

Ты, між юнацкіх дум і хваль,—
Маяк над горадам і вёскай
І кожнай літарай-каваль
У нашай кузьні комсамольской.

Менск, 1930 г.

КОМСАМОЛЬЦАМ

ТАВАРЫШЫ!

хай сонца на месцы

стане,—

поўныя грудзі

мы ім напоім!..

На вуліцу—

польмя нашых

жаданьняў,

вышэй пачуцьці,—

настрой барацьбою.

Бачыш?..

ворага

за якінам?!

на баявы спуск

пакладзены пальцы...

Гэй, комсамол!

дазорамі станем

на барыкадах сусвету

змагацца.

Першымі у бойку
выйдзем на вуліцы,
выйдзем упарта,
выйдзем нястомна!..

Мы—маладыя,
як рэволюцыя,
поўны агню,
як калёныя домны.

Пойдзем нястрыманаю
ўсе паводкай,
моцныя духам,
як пяцігодка.

Вочы на Захад!
Захад гарыць!..

Бачыш?—
агні ліоцца!

Там у пажарах
рабочай крыві
новыя дні
куюцца.

На кожным завулку—
съмерці зьніч
ходзіць,
гуляе брукам...

Цераз равы
і драты граніц—

Давай, комсамольцы,
руки!..

Я знаю:

такую мы силу

нясем,

что задрыжыць

плянэта.

Будзем

упарта змагацца ўсе
за

пяцігодку съвету!..

Менск, 1930 г.

ПАРАДНЫ МАРШ

Ці ў бойках нам
Заплакаць і сагнуцца,
Каму прысьніцца
гэтае, каму?!

Мы полымя
у бурах рэволюцый
і мы сыны
узънесеных комун.

Над рыштаваньнямі
грымелі навальніцы,
над рыштаваньнямі
хадзіла часам съмерць...

Ці з нас хто лёг
пакорліва і ніцма?

Ці хто стаміўся
працаю цяпер?

Завудь гады
на съмелы, пэўны крок.

Мы штурмамі гудкоў
краіну перастроім.

свой апошні
камень і парог
пярайдзэм мы
надзейным строем.

Над краем новыя
пажары заняліся,
мы сэрцамі
пажары запалілі...
І мы змагаемся,
і гэтым ганарымся,
што першымі жыцьцё
комуне падарылі.

Мы знаем:
стрэнем маршы сонца
і жах вайны
бязылітасна прагонім.

Няхай наш Май
вядзе бясконца
усьветнай
арміі колёны.

г. Менск.

МАЙСКАЕ

Мы сілай—

б'ем сілу.

У нас перавага.

І гэтая радасць—

для іх зіма.

Бачыш:—

наперадзе

крочыць за съязгам

Лепшы ўдарнік—

Першы май.

Шырыцца ў съведе

Кастрычніка рэха.

Бачыш—

ідуць яго

два сыны:—

Май—брыгадзір

бальшавіцкага цэху;

Май—трактарысты

Савецкай вясны.

На барыкадах
агню не загасіш.
Краты зъямеоць,
краты парвуцца.
Бо ў пролетарыя
кожнае расы—
б'еца адноўкава
кроў рэволюцыі
Як грозныя хвалі
пройдуць колёны
з краю да краю,
на ўсёй зямлі.
З намі ідзе
камунар Барсёлёны
і франтавік
за Чырвоны Бэрлін.
У верфях суровых,
вагранках няспынных,
у глыбокіх тунэлях
падземных шахт—
Чуецца сэрца
Савецкай краіны:—
рэволюцыі душа.
Нястомнай крыніцай
у рэспубліцы б'юць—

новыя дні

паўстанцы:—

Съмела ўзялі

за грудзі зямлю

рукамі электрастанцый.

Нідзе не ўбачым

найлепшай красы,

Калі бальшавіцкім маршам

Ідуць і ідуць

чарадой карпусы—

сыны

пяцігодкі нашай.

Мы сілай

б'ем сілу.

У нас перавага.

Нашая радасць—

для іх зіма...

Бачыш:—

наперадзе

крочыць са съязгам

лепшы ўдарнік—

Першы Май.

У НОВЫ ГОД

У годзе вялікім,
разгоне нястрымным,
У маршах ударных
рабочых рот—
Чуеш,
як б'еца
ў целе краіны
Савецкай індустрый
кроў.

Чуеш, як гулка
ад сотняў станцый;
Пад цемрай адвечнай
паліць агні—
вышла на сцэну
электрыфікацыя,
памножаная на комунізм.

Гэта яна

гэтак мужна ўсталана
сілаю рэчак

і балатоў—

Як грозны суровы прысуд
капіталу,

рукой дапамогі

нашым братом.

І дарэмна рыхтуе нам кулі

кат,

Каб наша съятло

гасіць—

Ты вырасла,

наша рэспубліка,

на многа мільёнаў

сіл.

Ты вырасла

наша рэспубліка,

на шмат мільёнаў

рук;

Ты вырасла

наша рэспубліка

на новыя тысячи

труб.

І вышлі мы
непакорнымі
І пройдзем мы
свой паход.
Ты скончыў
работу чорную,
рашаочы, трэці
год.

І вось у твае разълічны
Чацьверты да нас прышоў:
І на табе—
цэмант у Крычаве
і ў Магілеве
шоўк.

І на табе—
сонца Арэскае,
завецца яно—
Асінбуд
І на табе
хлеба палескага,
яго колькі хочаш
тут.

На нов мы лад
наструнены,
далёкі
ад курных хат.

Дамы,
што палацы
будуе нам
Бабруйскі комбінат.

І мерылі вас
на адсоткі
і фабрыкі і зямля,—
каб пэўнай
расла пяцігодка—
наш бальшавіцкі
плян.

Мы ведаем—
прыдзе багацьце—
нябачаны ў малот,
як ты падсумуеш
працу,
чацверты, заключны год.

І ў новых тады стасунках
Узьніме фашист
выцьцё.

І мы падаб'ем рахункі
За наших братоў
жыцьцё.

А пакуль усё
парамет ты.

І маршам
ударных рот
Страчайце,—
прышоў чацверты,
чацверты заключны год!

НАПЕРАД!

Хай ноч.

Хай дзень:—

Няма съятлей

калі ў маршах

звонкіх вуліц

настрой мой творчы

праплыве

праз горы усе

зямное кулі.

Я знаю:

будучыня йдзе

стаўляючы

рашучы кон.

Электрыкай

падкуты дзень

прастукаў горда

ля вакон.

І устрывожаны
суздром
струной напятай
нэрв зъвініць;—
што на цымбалах
правадоў
я слодыч музыкі
адпіў.

Хай часта
на дарозе камень.

Да рytмаў
не вярнуся
продкаў.

У маёй краіне
праз дынаму
твой пульс
я чую,
пяцігодка.

Хай ноч.

Хай дзень.
Няма съятлей,
калі акрэсленая мэта;—
Табе маршруты мы даем,
уэбунтаваная плянэта.

Званчэй!

Званчэй!

Мая ты песьня.

Мне як ня радавацца

тут:—

загнаў

тугу балот палескіх
у дамавіну Асінбуд.

Ў чарзе

за съмерцю перапетай
стаіць—панурая мяжа.

І я поэт:—

хаўтуры гэты
сваёю песьняй
набліжаў.

Варштат

гудзі на поўны ход!

Нага з нагою,

з чалавекам!

Усе на фронт!

Усе на фронт!

дзе зъверам стала

небясьпека.

Фабрычны дым пастой!

ГЛЯДЗЕЦЕ:

— мільёны сіл

лятуць на веџер

энэргіі нескарыстанай.

— настрой

шаблоншчыкам поэтам і

— гар на грудзі для акраін.

Калі гарыць

камун маяк,

ў палон узяты

хвалі неба—

даволі дым нам апяваць,

як скарыстаць

падумадь трэба.

Я знаю:

будучыня йдзе

стаўляючы

рашучы кон.

Электрыкай

падкуты дзень

прастукаў горда ля вакно.

Наш плян—
сусьвет.

Нам зоры—
вочы.

Мы працаю
усё пакорым!

Няхай і верш
чорнарабочы
Ідзе ударнікам
да горнаў.

Душу настрой
на сотні гам,
акорды каб
плылі дарогай.

Няхай
бетоннымі нагамі
ступае
гордая эпоха.

г. Менск,
Кастрычнік, 1930.

ТАДЫ ПАЧЫНАЮ З ПАЧУЦЬЦЯМІ
СПРЭЧКІ...

Калі забушуе
мятлюга і съюжа,
Дрыжаць ліхтары
і мігаюць, як съвечкі,
і ветры кідаюць
ахапкамі стружак;
тады пачынаю
з пачуцьцямі спрэчкі.
Тады я бяру—
распінаю самоту,
тады мне, што ветрам—
на вуліцы цесна,
тады я шукаю—
на вуліцы ноты.
Тады пачынаецца
песьня.

І можа вы скажаце—
лішні мой гэст
часамі наіўны,
зусім не да месца.

Што зробіш?
Калі тады грудзі—оркестр,
а сэрца нэрвовы,
гарачы хормэйстэр.

Жаданьні тады—
скаланудъ і ахопяцъ
Нястрымным разгонам
душы чалавечай...
Мне хочаща стаць
з камяніцаю ў поплеч—
такім-жа высокім,
широкім у плечах.

Цябе я даўно
і ня помню, як выракся.

Словам, на працы
лавінен расьці я.

Чаго-ж гэта ты,
непраглядная лірыка,
тонкія пальцы
кладзеш мне на шыю.

Ты плачаш,
што рана цябе я пакінуў,

табе без поэты
маркотна і цесна.
Пляваць, што чакае
такая дзяўчына
Прыгодаў каханьня
ў альбомныя песьні.
Любоўны романтык
цяпер я нягеглы.
Я гэтай романтыкі
вырасту вышай.
Мне трэба, каб слова
падносіла цэглу,
а верши ў альбом
і другія напішуць.
Я голую лірыку
выкіну ўночы,
Хай месяц
халодным агнём яе паліць.
Муляр—таварыш,
Я твой, я рабочы.
У нашай будоўлі
Мы роўнымі сталі.
Высока стаяць
нам абудвым ня страшна.

Ты клічаши мяне
і выходжу я першым,
Каб звонкіх поэм
і муроў неабсяжных
З табою узносіць
паверх
за паверхам.

ТАВАРЫШУ

Памяці Паўлюка Труса

Смутак нясьлі мы
жалобнымі маршамі.
Навошта-ж
апошняя ростань наладжана?
Слова на съмерць
дарагому таварышу
— съязой перамыта
і скрухаю зважана.
Законы суровы.
Мы-ж чым награшылі?
Чаму гэтак рана
съціскаюцца векі?
Кожны дзень
сэрца
мяняе машина,
— толькі
адно
ў чалавека.

Далёкага

сёння

сады не пасьпелі,
а краску у садзе
адну съмерць украла...

Здаецца ўсё тыя агні,
што гарэлі,

Ды звонкае песньі
на фронце ня стала.

Мне крыйдна,
што моладасьць
кінулі сілы

Жывога хачу зноў,
такога, як ты.

... як буйнымі ветрамі
песнья насіла
з мулярам цэглу
па ўсходнях крутых.

Так.

Майстры ня стала.

Ня быць недапетай
той песньі, што высіла
ўзълёт галавы.

Хай муз замоўкла
у сэрцы поэты,

муза іграе

ў турбінах жывых.

Памяць, пастой!

ня трывож больш,

ня кратай!—

— (плыве дамавіна

з апошнім вянком)

балючая ростань

з таварышам, братам,

балюча да съмерці

з поэтам-байцом.

Бывай назаўсёды!

Астатні раз

глянуў.

Табе ужо разам

з жывымі ня быць,

А песні стаяць вартавымі,

як раней,

на вежах—

няскончанай барацьбы.

Менск.

З Ь М Е С Т

Стар.

МАЯ РЭКОНСТРУКЦЫЯ

Гады як штурм	5
Сёньня слова бяру	12
Цэхавыя будні	18
Атака	37
Шумі, вагранка	39
Ноч на фабрычным пасёлку	41
Кавалі	44
Уступ да паказу героя	47
На пагрузачнай	57

ПОЭМЫ ЗЯМЛІ


Зямля	63
Вечар	68
Ідзе вясна	74
Загадаем вясъне	79
Палі завуць	83
На новыя мы сталі рубяжы	86
Дарагое	90
Трывожная нач	94

ЗАЎСЁДЫ ГАТОЎ

Прамова фактамі	101
Клімэнт Ефрэмавіч	132
Песьня пра портфэль	138
Чырвонаармейцам	143
Абмен нотамі	147
Пра вайну	150
Пагранічнік	156


МАЛАДОСЦЬ

Слова у комсамольскіх спрэчках	161
Наперад маладых	169
Чырвонай зьмене	172
Комсамольцам	174
Парадны марш	177
Майскае	179
У новы год	182
✓ Наперад	187
✓ Тады пачынаю з пачуцьцямі спрэчкі	193
Таварышу	197



1964 г.

Бел. аддээр
— 1964 г.



3 р. 65 кап.

П. аплёт 16 кап.



80000002742698

